

Запрашаем наведаць 28 сакавіка Дзень бяспечных паводзін

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказы
1 - 4 класы			
Вясёлая міні-віктарына "Захаванне правілаў бяспекі ў народных казках і мультфільмах"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Велесевіч Т.Г.
Літаратурнае падарожжа па часопісу "Юныя выратавальнік"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Велесевіч Т.Г.
Гадзіна зносін "Я застаўся дома адзін"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Велесевіч Т.Г.
Онлайн-тэст бяспекі "Ганарымся, што навучылі"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Ляшчук М.І.
5 - 8 класы			
Віктарына "Правілы дарожнага руху павінны выконваць усе"	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Кніга А.У.
Трагляд і абмеркаванне відэаролікаў праекта АТН "Такаленне.by. Юныя выратавальнікі-пажарныя", "Такаленне.by. Юныя парламентарыі", "Такаленне.by. Перспектывыныя спартсмены"	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Кніга А.У.
Спаборніцтвы інтэлектуалаў "Мы ведаем усё пра бяспеку" (адгадванне крыжаванак, загадак і рэбусаў аб ПДР).	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Ляшчук М.І.
Спартыўныя спаборніцтвы па піянерболу/Рухомыя гульні на свежым паветры	11.45 - 12.30	Спартыўная зала/Стадыён	Аскерка А.П.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатыўных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Спартыўныя спаборніцтвы па піянерболу/Рухомыя гульні на свежым паветры	11.45 - 12.30	Спартыўная зала/Стадыён	Аскерка А.П.